

Тэлесеткі

ГАВОРЫЦЬ І ПАКАЗВАЕ ВІЦЕБСК

З 16 да 19 ліпеня праходзіць ХХІХ Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Белтэлерадыёкампанія традыцыйна правядзе дні культурнага форуму разам з канкурсантамі, артыстамі і гасцямі, каб паказаць усю палітру фестывальных падзей.

Тэлеканал «Беларусь 1» будзе асвятляць форум у выпусках навін і сюжэтах выніковых праграм «Панарама» і «Галоўны эфір», эксклюзіўныя інтэрв'ю будуць выходзіць у «Добрай раницы, Беларусь!».

Выступленні ўдзельнікаў ХХІХ Міжнароднага конкурса выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2020» глядачы ўбачаць 19 ліпеня ў праграме «Славянскі хіт». Вечарам нас таксама чакае ўрачыстае закрыццё «Славянскага базару ў Віцебску — 2020», дзе будуць аб'яднаны другая частка дарослага конкурсу («Сусветны хіт»), выступленні прызнаных майстроў эстрады і цырымонія ўзнагароджання пераможцаў і дыпламантаў форуму мастацтваў.

Праграму ХVІІІ Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-2020» у прамым эфіры глядачы ўбачаць на «Беларусь 3».

КАГО ЧАКАЕ «ДЗІЦЯЧАЕ ЕЎРАБАЧАННЕ — 2020»?

Стартаваў прыём заявак на ўдзел у нацыянальным адборачным туры дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2020». Сёлета ў палажэнні аб парадку яго арганізацыі і правядзення з'явіліся істотныя змены, якія варта ўлічваць пазнавальным канкурсантам.

Так, у сувязі з санітарна-эпідэміялагічнай сітуацыяй у свеце, рэкамендацыямі ЕВС і асаблівасцямі правядзення дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2020» у Польшчы зладзіць яго плануецца ў тэлевізійнай студыі. Канчатковае рашэнне наконт удзелу Беларусі ў ім і фармату выбару прадстаўніка адкладваецца на максімальна магчымы тэрмін, але будзе агульна не пазней чым 7 верасня. Тым не менш распрацаваны прыём заявак на адбор. Іх неабходна адправіць у электронным выглядзе да 15 жніўня (з суправаджальнымі дакументамі і відэазапісам жывога выканання канкурсанца кампазіцыяй). Фокус-група да 24 жніўня падвядзе вынікі і вызначыцца з 15 канкурсантамі, якія пакажуць сябе ў фінале адбору.

Фінал нацыянальнага адбору можа быць праведзены як у фармаце праслухоўвання без тэлевізійнай і інтэрнэт-трансляцыі (не пазней за 15 верасня), так і ў фармаце галаканцэрта (да 16 кастрычніка). Калі гэта будзе праслухоўванне, то прафесійнае журы большасцю галасоў вызначыць пераможцу — афіцыйнага прадстаўніка краіны на конкурсе. Калі ж адбор правядуць у фармаце галаканцэрта, то да 1 кастрычніка Белтэлерадыёкампанія апублікуе правілы выбару пераможцы.

Пры ўзнікненні форс-мажорных абставін і спрэчных пытанняў адносна арганізацыі міжнароднага конкурсу ў Польшчы рашэнне аб удзеле ці фармаце ўдзелу ў ім прадстаўніка Беларусі будзе прымацца Белтэлерадыёкампаніяй сумесна з ЕВС. З палажэннем правядзення нацпадбору Дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2020» можна азнаёміцца на сайце медыяхолдынга ў раздзеле «Спецпраекты».


Алена ДРАПКО.

ШАШКІ («Звязда») Выпуск № 118

7 ліпеня 2020 года Прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу споўнілася 15 гадоў. Як паведаміў наш чытач Уладзіслаў Сплендэр, Беларускай федэрацыя шашак арганізавала анлайн-турнір, прысвечаны гэтай падзеі. На адрас удзельнікаў спаборніцтваў паступілі прывітанні старшыні цэнтральнага савета Прэзідэнцкага спартыўнага клуба Д. А. Лукашэнкі і міністра спорту і турызму Рэспублікі Беларусь С. М. Кавальчука. У турніры ўзялі ўдзел 20 беларускіх шашыстаў, якія ў розныя гады з'яўляліся стыпендыятамі клуба. Перамог міжнародны гросмайстар Міхаіл Семянюк — 12 ачкоў з 14 магчымых. На другім месцы чэмпіён свету Ігар Міхальчанка — 11 ачкоў, трэці фінішаваў майстар Арцём Ціханавіч — 10 ачкоў. У жаночым заліку найлепшай стала майстар Яна Лазовіч, за ёй размясціліся чэмпіёнка свету Яна Якубовіч і міжнародны гросмайстар Вольга Федаровіч.

На дыяграме № 68 пазіцыя Аляксандра Бакумца. У кожнага з бакоў усяго па чатыры шашкі, аднак белыя знаходзяць магчымасць камбінацыйнага маневру. Знайдзіце шлях да перамогі самастойна.

№ 68



№ 68

Белыя простыя шашкі: g1, c3, e3, g5 (4)

Чорныя простыя шашкі: h4, a5, f6, e7 (4)

Яшчэ некалькі кампазіцый прапануецца для самастойнага рашэння.

№ 69 В. Варушыла (Мінск)

Белыя простыя шашкі: 41, 44, 32, 33, 28, 30, 23, 25 (8)

Чорныя простыя шашкі: 39, 21, 19, 11, 12, 14, 9, 10 (8)

№ 70 Х. Спаньер (Нідэрланды)

Белыя простыя шашкі: 42, 43, 37, 40, 31, 35, 20 (7)

Чорныя простыя шашкі: 26, 29, 25, 18, 19, 7, 9 (7)

№ 71 В. Муляр (Украіна)

Белыя простыя шашкі: a1, g1, b2, h2, a3, c5 (6)

Чорныя простыя шашкі: d2, e3, f4, b6, a7 (5)

№ 72 М. Бойка (Украіна)

Белыя простыя шашкі: b2, h2, h4, f6, c7 (5)

Чорныя простыя шашкі: d2, e3, a5, c5, g7, h8 (6)

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць. Прозвішчы чытачоў, якія першымі дашліць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

Праверце свае рашэнні

Выпуск № 117 ад 02.07.20.

№ 63 1. 37-31? 26:28 2. 29-23 21:34 3. 23:01 28-32 4. 40:29 32-38 5. 42:33 13-18 6. 01:23 14-20 7. 25:14 10:50

№ 64 1. c3-b4 c5:a3 2. a7:e7 d8:f6 3. a1-b2 a3:f4 4. f2-g3 h4:f3

5. e1:g7 g5-f4 6. g7-f8 f4-e3 7. f8-h6 e3-f2 8. h2-g3 f2:h4 9. h6-f4 b8-a7 10. f4-c7 +

№ 65 1. e5-d6 a3:c1 2. d6:b4 a5:c3 3. e3-d4 c3:e5 4. f4:h6 h2:f4 5. g5:e3 c1:f4 6. h6:a7+

№ 66 Белыя простыя шашкі: 42, 44, 38, 33, 28, 29, 30, 23, 25 (9)

Чорныя простыя шашкі: 41, 39, 31, 21, 19, 13, 14, 7, 10 (9)

1. 25-20 14:34 2. 23:05 34:43 3. 05:46 39:50 4. 42-37 50:41 5. 46:26+

№ 67 1. 48-42 37:39 2. 25-20 14:34 3. 23:05 34:23 4. 05:35+

Першымі дакладныя адказы даслалі А. Галаванаў, П. і В. Шульгі (усе — Мінск). С. Рашэцін (Ашмяны), В. Дударэвіч (в. Новая Мыш Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва — Мядзел), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), В. Ваўчкоў (Маладзечна).

Пішыце на адрас: газета «Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, Мінск

E-mail: info@zviazda.by або vorush@yandex.ru

Віталей ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

Сядзі і глядзі

КОШТ АДПАЧЫНКУ, ЭМОЦЫЙ І ВЕДАЎ

Вандраваць, траціць (не свае) грошы і назіраць, як будуюцца ўзаемаадносіны ў чужых сем'ях, — усё гэта прапануе глядачам тэлеканал «Беларусь 2», дзе з наступнага тыдня нас чакаюць прэм'еры новых сезонаў ужо вядомых і многімі любімых праектаў.

У аўторак 21 ліпеня прыльнікіў стылю і шопінгу чакае фэшн-шоу «Багіня шопінгу. Яскравае вяртанне». Праграма аб'ядноўвае ўсіх тых, хто пільна сочыць за модай, стылем і з задавальненнем ахвяруе на гэты занятак вольны час. Паводле ўмоў праекта, яго ўдзельніцы маюць чатыры гадзіны і пэўную суму грошай, каб набыць у краме модны ўбор. Але спачатку чацвёрка дзяўчат пакажа, што ёсць у іх уласны гардэробе. Ну а пасля прагулкі па магазінах ім трэба ацаніць здольнасць сваіх саперніц падбіраць адзенне згодна з зададзеным вобразам. У выніку тая канкурсантка, якая набярэ больш за ўсіх балаў, атрымае і матэрыяльнае ўзнагароджанне за свае старанні. Калі ўлічыць, што гэтыя дзяўчаты разбіраюцца ў модзе не горш за дызайнераў і арыентуюцца ва ўсіх навінках, дык можна зразумець: да ацэнкі яны падыходзяць не менш скрупулёзна. А яшчэ свае меркаванні выказваюць зорныя каментатары. І толькі непрадузяты погляд вядучага праграмы Леаніда Мартынчыка дапаможа разгледзець жа-

ночую падступнасць, выявіць найлепшы вобраз і модныя тэндэнцыі.

Знакамітае трэвел-шоу «Арол і рэшка» ў пятніцу 24 ліпеня распачне «Марскі сезон». Праект, нагадаем, быў прыдуман і ўвасоблены ў жыццё ўкраінскімі тэлевізійшчыкамі. З моманту яго дэбюту ў 2011 годзе і па сённяшні дзень за вядучымі і іх прыгодамі па ўсім свеце назіраюць тэлегледачы розных краін. Паралельна яны знаёмяцца з мясцовым каларытам, славацямі і арыентацыяй ў цэнах на адпачынак. Гэтым разам новыя вядучыя шоу Мікалай Серга і Аліна Астроўская адправяцца на самыя лепшыя курорты, пляжы і ў нязведаныя куточки, куды яшчэ не дабраліся бізнесмены



не адмаўляючы, а іншаму давадзецца арыентавацца на бюджэт у 100 долараў. Хоць варта адзначыць, што ў некаторых краінах і з абмежаванымі сродкамі турыст здольны

Яшчэ адно рэаліці-шоу чакае сустрэчы з тэлеаўдыторыяй «Абмен жонкамі-2». Праект украінскай вытворчасці з'яўляецца адаптацыяй брытанскага Wife Swap, і ў



і сеткавыя гатэлі. Гледачы ўбачаць неверагодныя мясціны, дзе валадараць моры і акіяны. А магчымасці кожнага з вядучых у ролі турыста вызначыць традыцыйна манетка: каму выпадае «арол», той будзе жыць ні ў чым сабе

адчуць сябе багатым, а жыць аднаму ў шыкоўным асабняку можа быць, наадварот, сумна. Але незалежна ад грошай для кожнага знойдуцца цікавыя варыянты, як правесці выхадныя так, каб потым было што ўспомніць.

беспрацоўныя. Куды яны трапяць і якія высновы зробіць для сябе пра жыццё ўдзельнікі жыццёвага эксперыменту? Глядзіце рэаліці-шоу «Абмен жонкамі-2» па суботах на «Беларусь 2».

Алена ДРАПКО.